

НА ВАЙНУ СА ШКОЛЬНАГА ПАРОГА

Амаль 2 гады — з 28 чэрвеня 1983 года па 5 чэрвеня 1985 года — знаходзіўся ў Афганістане **Іван Лушчынскі**. Служыў у Ферганскай паветрана-дэсантнай дывізіі, полк якой тады базіраваўся ў Баграме. Закончыў службу сяржантам, на пасадзе намесніка камандзіра ўзвода.

Вярнуўся да бацькоў у Обаль жывы-здаровы: ні ранення, ні кантузіі, ні драпіны.

— Відаць не толькі мой анёл-ахоўнік аберагаў мяне, але і бацькаў. Яго таксама звалі Іванам, — разважае зараз Іван Лушчынскі, з якім мы сустрэліся ў яго кватэры. Дакладней, доме, за які войн-інтэрнацыяналіст яшчэ не разлічыўся з СУП «Саўгас імя Машэрава».

А яшчэ дапамагала, відаць, добрая фізічная падрыхтоўка (яе вясковыя хлопцы ў тыя гады атрымлівалі пераважна ў сям'і), веды і навыкі, атрыманыя на ўроках пачатковай ваеннай падрыхтоўкі. Да гэтага часу добрым словам Іван успамінае Васіля Лаўрэнавіча Шарэнду, які выкладаў тады ў Машканскай СШ. Добра давялося папацець у Фергане, у вучэбным падраздзяленні. Вучылі не толькі ў казармах, на пляцу, у гарах. На палітінфармацыях пастаянна расказвалі пра звычай і традыцыі афганскіх народаў і плямён, ісламе і Каране, вучылі культуры зносін з мясцовым насельніцтвам.

— Зразумець афганцаў, асабліва тых, што жылі ў кішлаках, было цяжка, прадугледзіць іх дзеянні — немагчыма. Будзе цябе частаваць дома чаем, а выйдзеш за населены пункт — пусціць чаргу з аўтамата, — успамінае Іван Лушчынскі.

Пра свой першы бой ён расказаў наступнае:

— У ім я практична не ўдзельнічаў, як і пераважная большасць салдат, што першы раз траплялі ў боесутыкненне з маджахедамі. Выжыць — такую задачу на першы бой ставілі перад неабстрактнымі салдатамі нашы бацькі-камандзіры.

Потым былі іншыя бай. У зімовы перыяд, калі ў гарах выпадаў снег, яны заціхалі, вясной актыўныя баявыя дзеянні ўзнаўляліся і не спыняліся да глыбокай восені. Дэсантнікі накіроўваліся ў рэйды, рабілі засады. І неслі страты. У адным з баёў загінуў сябар Івана Лушчынскага, хлопец родам з Разанской вобласці, учара什ні школьнік Жэння Ганін.

— Мы складалі большасць — сельскія хлопцы, хто ў 18–19 гадоў прымерыў ваенную форму, узяў у рукі аўтамат. Каб выжыць, даводзілася хутка адаптавацца да суроўых афганскіх умоў, дзе днём стаяла спёка, а ноччу слупок тэрмометра апускаўся да мінусавых паказчыкаў, — успамінае былы салдат.

Прызыў, з якім Іван Лушчынскі трапіў у Афганістан, складаўся с 42 чалавек. Дэмабілізаваліся праз два гады — 22. Не, загінулі не ўсе. Шмат хто быў спісаны ў запас па раненні. Па назіраннях Івана Лушчынскага, не меншыя страты былі сярод вадзіцеляў, асабліва машынналіёнікоў, «бамбавозаў». Чаго не было ў Афганістане, ва ўсякім разе ў часці, дзе служыў ён, дык гэта дзедаўшчыны. Наадварот, афіцэры, сяржанты рабілі ўсё, каб «салагі» хутчэй вучыліся ваяваць, каб зменшыць страты.

Родныя ведалі, дзе праходзіць тэрміновую ваенную службу Іван. І вельмі хваляваліся. Хутка пасля его прызыва ў армію, ў ліпені 1983 года, на могілках вёскі Стрыгі, пахавалі Васіля Стасельку, які таксама вучыўся ў Машканской школе. У красавіку 1984 года загінуў у Афганістане яшчэ адзін жыхар раёна Аляксандр Галькевіч, у студзені 1985 года — Віктар Русачэнка. Фактычна ўсе страты, якія панесла Сенненшчына за гады вайны ў Афганістане, прыйшліся на той перыяд, калі служыў і Іван Лушчынскі.

Зараз ён жыве ў Машканах, працуе ў мясцовым саўгасе ў кацельні. У свой час быў слесарам на свінакомплексе. Змяніць месца працы прымусіла хвароба — адкрылася язва стравуніка. Хваробу Іван не звязвае з удзелам у вайне. Але ўспамінаць пра тыя далёкія падзеі не любіць. Нікому гэта не патрэбна, лічыць ён.

Аляксандр ЯЎГЕНАЎ